



НОВАК ВАЛЕНТИНА

доктор філологічних наук, професор кафедри російської та світової літератури Гомельського державного університету імені Франциска Скорини.

NOVAK VALENTYNA

a Doctor of Philology, a professor at Russian and World Literature Department of the Francíšak Skarýna Homieĺ State University

Бібліографічний опис:

Новак, В. (2021) [Рэцэнзія] Традыцыі жывёлагадоўлі Беларусі / Г. І. Каспяровіч [і інш.]; навук. рэд. Г. І. Каспяровіч. Мінск : Беларус. Навука, 2019. 467 с. (на беларус.). *Народна творчістъ та этнолагія*, 2 (390), 123–126.

Novak, V. (2021) [Review] KAŚPIAROVIČ, Halina et al. *Traditions of Animal Husbandry in Belarus*. Scientifically edited by Halina KAŚPIAROVIČ. Mensk: Belarusian Science, 2019, 467 pp. [in Belarusian]. *Folk Art and Ethnology*, 2 (390), 123–126.

[Рэцэнзія] Традыцыі жывёлагадоўлі Беларусі / Г. І. Каспяровіч [і інш.]; навук. рэд. Г. І. Каспяровіч. Мінск : Беларус. Навука, 2019. 467 с. (на беларус.)

У 2019 годзе выйшла з друку кніга «Традыцыі жывёлагадоўлі Беларусі» (Мінск, 2019), якая прысвечана комплекснаму даследаванню традыцый жывёлагадоўлі на тэрыторыі Беларусі. Навуковы рэдактар гэтага фундаментальнага выдання і аўтар асобных раздзелаў – вядомы беларускі вучоны, доктар гістарычных навук Галіна Іванаўна Каспяровіч, якая ўжо шмат гадоў шчыра і натхнёна працуе ў галіне айчыннай этналогіі.

У кнізе выкарыстаны аўтэнтычныя экспедыцыйныя этнографічныя матэрыялы, як сабраныя асабіста аўтарам і іншымі членамі аўтарскага калектыву, так і архіўныя матэрыялы розных фондаў, прыведзены шматлікія статыстычныя звесткі, літаратурныя крыніцы.

Ва ўводзінах Г. І. Каспяровіч абгрунтавала актуальнасць выдання вышэйназванай калектыўнай манаграфіі, падкрэсліўшы, што ў гаспадарчай дзейнасці беларусаў, у тым ліку і ў жывёлагадоўчым кірунку развіцця, занатаваны каштоўныя «артэфакты матэрыяльнай, сацыяльнай і духоўнай культуры», якія адлюстроўваюць «вопыт, народныя веды, навыкі, звычаі, абра́ды, стэрэатыпы паводзін беларусаў» (с. 4). На думку даследчыцы, надзвычай важна спасцігнуць механізмы захавання традыцый народнай культуры ў яе лакальных варыянтах» (с. 4). Змест уводзін дазволіў пераканацца, што Г. І. Каспяровіч і іншыя супрацоўнікі, якія працавалі пад яе кіраўніцтвам, правялі грунтоўную работу па падрыхтоўцы дадзенага выдання, у якім комплексна, з выкарыстаннем шматлікіх фактаў розных сумежных навук, ахарактарызавана культура жывёлагадоўлі, паказаны асаблівасці яе адаптацыі і трансфармацыі.

У першай главе «Традыцыі вытворчай дзейнасці беларусаў у XV – пачатку XX ст.» лагічна вылучаны такія раздзелы, як «Вывучэнне жывёлагадоўлі беларусаў у сярэдзіне

XIX – пач. XXI ст.», «Прыродныя ўмовы развіцця жывёлагадоўлі», «Жывёлагадоўля ў маёнтках і фальварках», «Жывёлагадоўля ў сялянскіх гаспадарках», «Гужавы транспарт», «Свойскія жывёлы ў традыцыйным светапоглядзе беларусаў», «Пчаларства ў традыцыйным светапоглядзе беларусаў», «Сельскагаспадарчая адукацыя». Змест першага раздзела, падрыхтаванага Г. І. Каспяровіч, прысвечаны гісторыяграфічнаму агляду даследавання жывёлагадоўчай галіны як аднаго з прыярытэтных кірункаў развіцця гаспадаркі беларусаў. Даследчыцай засяроджана ўвага на працах П. М. Шпілеўскага, А. С. Дамбавецкага, М. Я. Нікіфароўскага, П. В. Шэйна, І. А. Сербава і інш., дзе аўтарамі былі змешчаны пэўныя звесткі па пытаннях развіцця жывёлагадоўлі.

Г. І. Каспяровіч падкрэсліла асаблівую каштоўнасць матэрыялаў, прадстаўленых А. С. Дамбавецкім, які выявіў фактары, што ўплываюць на становішча жывёлагадоўлі. Падкрэсліваючы, што даследчыкам былі «паказаны асаблівасці ўтрымання, развядзення і прадукцыінасці буйной рагатай жывёлы і коней, звернута ўвага на хваробы жывёлы, выяўлена дынаміка эпізоату, змешчаны звесткі па рыбалоўстве, спосабах лову і прыладах працы, пчаларстве, лугавых угоддзях і травасеянні» (с. 11), Г. І. Каспяровіч адзначае, што «матэрыялы, змешчаныя ў кнізе, падмацаваны шматлікімі статыстычнымі данымі» (с. 11). Аўтарам небеспадстаўна высока ацэнены і працы М. Я. Нікіфароўскага «Очерки простонародного житъя-бытъя в Витебской Белоруссии...» (Витебск, 1895 г.) (адзначаны факт каштоўнасці этнографічных матэрыялаў «аб гадаванні буйной рагатай жывёлы, коней, авечак, свіней у сялянскай гаспадарцы, вырабе летніх і зімніх сродкаў транспарту, відах збрui і спосабах іх выкарыстання, нарыхтоўцы сена, пчаларстве і рыбалоўстве» (с. 11), «Простонародные приметы и поверья, суеверные обряды и обычаи, легендарные сказания о лицах и местах» (Витебск, 1897 г.) (прыведзены цікавыя прыкметы і павер'ї, звязаныя з жывёламі і птушкамі, апісаны хваробы жывёл і спосабы іх лячэння).

Вылучаныя ў манаграфіі трэй перыяды ў даследаванні праблемы эвалюцыі традыцый жывёлагадоўлі разгледжаны ў широкім гісторычным кантэксле сацыяльна-эканамічных, палітычных, этнічных працэсаў развіцця дзяржавы. Характарызуючы другі перыяд у гісторыі вывучэння жывёлагадоўлі, Г. А. Каспяровіч звяртае ўвагу на пераважную засяроджанасць вучоных у 1920–1980 гг. на матэрыяльных аспектах, звязаных найперш з гэтай галіной гаспадарчай дзейнасці беларусаў, а таксама на вымушаны перапынак у 1940–1950 гг. у даследаванні культуры жывёлагадоўлі, што было абумоўлена аб'ектыўнымі гісторычнымі фактамі (калектывізацыя, падзеі Вялікай Айчыннай вайны).

Як адзначае даследчыца, канец ХХ – пачатак ХХІ ст – той перыяд, калі назіраецца комплексны падыход этнолагаў да вывучэння традыцый жывёлагадоўлі, калі актыўна выкарыстоўваюцца матэрыялы іншых навук: фалькларыстыкі, этналігістыкі, археалогіі, міфалогіі, гісторыі, статыстыкі і інш. Самае галоўнае, на думку Г. І. Каспяровіч, – захаваць каштоўныя традыціі жывёлагадоўчай практикі мінулага як «у калектыўных, так і ў асабістых сялянскіх і фермерскіх гаспадарках Беларусі» (с. 15).

Заслугоўвае ўвагі змястоўныя характеристики іншых раздзелаў першай главы, лагічным працягам якой з'яўляецца разгляд прыродных умоў развіцця жывёлагадоўлі. У гэтым раздзеле, аздобленым прыгожымі ілюстрацыямі краявідаў розных рэгіёнаў Беларусі, ахарактарызаваны рэльеф, пералічаны яго самыя высокія ўчасткі, вылучаны чатыры геамарфалагічныя вобласці, якімі абумоўлена фізіка-геаграфічнае раянаванне рэспублікі, ахарактарызаваны такія фактары для вядзення сельскай гаспадаркі, як кліматычныя ўмовы, глебаўтваральныя працэсы, прыроднае расліннае покрыва, кармавыя ўгоддзі і інш.

Раздзел, звязаны з асвяленнем стану і эвалюцыі жывёлагадоўлі ў маёнтках і фальварках, знаёміць з каштоўнай інфармацыяй пра гадаванне жывёлы. У сувязі з гэтым уражвае колькасць

крыніц, вывучаных і сістэматызаваных Г. І. Каспяровіч, зыходзячы з якіх аўтар кампетэнтна прадстаўляе гісторыка-генетычны ракурс развіцця адной з найважнейшых падсістэм аграрнай вытворчай культуры. Падрабязна разглядаюцца ў раздзеле «Жывёлагадоўля ў сялянскіх гаспадарках» пытанні, звязаныя з удасканаліваннем метадаў развядзення буйной рагатай жывёлы, паляпшэннем яе пароды. Даследчыцай глыбока прааналізаваны матэрыялы па аказанні зоатэхнічнай і ветэрынарнай дапамогі насельніцтву з боку ўрадавых і земскіх організацый, што садзейнічала развіццю конегадоўлі: «Мерапрыемствы, якія праводзіліся імі па распаўсюджванні ведаў па конегадоўлі, уладкаванні злучных пунктаў з племяннымі жарабцамі-вытворнікамі, організацыі выставак, палепышылі конегадоўлю, асабліва прыкметныя зрухі ў лепшы бок гэтай галіны назіраліся з 1912 г.» (с. 87).

Не менш цікавым атрымаўся раздзел, прысвечаны гужавому транспарту (аўтар А. Г. Марковіч), дзе разгледжаны сродкі руху, што выкарыстоўваліся ў залежнасці ад пары года. Заслугоўваюць увагі, напрыклад, адзначаныя аўтарам рэгіянальныя асаблівасці колавых сродкаў транспорту, сярод якіх «широкое распаўсюджванне ў беларускіх губернях мелі калёсы, мясцовыя назвы – “воз”, “драбяк”, «драбіны”, “мажары”» (с. 113), а таксама заўвагі адносна сацыяльнай прыналежнасці транспорту ў залежнасці ад канструкцыі, зневядомых форм, аздаблення. Змест параграфа выдатна ілюстраваны, што дае магчымасць чытачам убачыць, як выглядалі брычка, фаэтон, воз-драбяк, якой была конская вупраж, з якіх элементаў яна складалася.

Раздзел «Свойскія жывёлы ў традыцыйным светапоглядзе беларусаў», аўтарам якога з'яўляецца Л. П. Сівурава, дэманструе стан народных ведаў, звязаных з долядам і ўтрыманнем свойскай жывёлы. Даследчыца засяроджвае ўвагу на этнаветэрынарыі, якая займае важнае месца ў сістэме народных ведаў і ўключае, «акрамя рацыянальных спосабаў лячэння свойскай жывёлы» (с. 131), «звычаі, абрады, рытуалы, павер'і, прыкметы, забароны, жывёлагадоўчую магію і чарадзейства» (с. 131), што дапамагаюць раскрыць асаблівасці светапогляду беларусаў. Варта падкрэсліць, што Л. П. Сівурава прадставіла ўдалае сістэмнае даследаванне традыцыйных народных вераванняў, абапіраючыся на працы этнолагаў, фалькларыстаў, этналінгвістаў, а таксама на архіўныя матэрыялы. Даследчыцай ахарактарызаваны лекавыя сродкі расліннага паходжання, да якіх звязраліся ў ветэрынарнай практицы, названы калектыўныя спосабы абароны статкаў, прыведзены магічныя прыёмы іх лячэння і засцярогі адзвышнатуральнага ўздзеяння нячыстай сілы, адзначаны абрады абворвання вёскі магічным колам і куплі-продажу свойскай жывёлы і інш. Зробленыя аўтарам напрыканцы змястоўнага раздзела вывады пераконваюць, наколькі важнымі ў жывёлагадоўчай практицы беларусаў былі іх традыцыйныя веды, што складалі надзейны падмурок светапогляду.

Адметнай структурай ў манографіі выдзяляецца раздзел «Пчаларства ў традыцыйным светапоглядзе беларусаў», падрыхтаваны А. Ю. Бабіч. Паводле меркаванняў аўтара, «складаная сістэма пчаларскай тэхнікі і тэхналогіі, унікальнасць і запатрабаванасць прадуктаў пчаларства (якія апроч іншага широка выкарыстоўваліся ў рытуальна-абрадавых практиках), сакралізацыя пчалы ў міфалогіі і фальклоры спрыяялі фарміраванню асобнай групы ўяўленняў, звязаных з пчаларскай справай, якая вылучаеца ў комплекс традыцыйнага светапогляду беларусаў» (с. 179). Абраныя ў якасці асобных назваў прыказкі і прымаўкі («Рой роем, а ты і сам не спі», «Пчалар ды доктар у лесе не памрэ», «Не налавіўши пчол, не есці мёду», «Толькі да Іллі паглядай на вуллі», «Адна пчала мёду не наносіць») адпавядаюць зместу раздзела і прыцягваюць пільную увагу да асвятлення пытанняў, звязаных з апісаннем зневядомага выгляду калодных вулляў вертыкальной і гарызантальнай форм, характарыстыкай ляснога пчаларства, працэсу лоўлі раёў, дзейнасці пчалара на пасецы і аналізам апатрапейных магічных прыёмаў, што актыўна выкарыстоўваліся ў гэтай

спецыялізованай галіне гаспадарчай дзейнасці беларусаў. Аўтар звяртаецца непасрэдна да прыкмет і павер'яў і замоўных формул, звязаных з пчоламі, каб глыбей раскрыць адметныя рысы традыцыйнага светапогляду беларусаў.

У другой главе «Культура жывёлагадоўлі беларусаў у 1920–1980-я гг.» знайшлі змястоўнае адлюстраванне праблемы, звязаныя з эвалюцыяй і структурнымі зменамі ў жывёлагадоўчым комплексе, нарыхтоўкай і захаваннем кармоў, выпасам жывёлы і паствугоўствам, пчалярствам, развіццём балоўстваў айраводства. Даследчыца Г.І. Каспяровіч, асэнсаваўшы аб'ёмны матэрыял, падрабязна прасачыла за станам развіцця жывёлагадоўлі ў савецкі перыяд. Выкладзеныя аўтарам тэзісы адносна структурных змен у жывёлагадоўчым комплексе падмацаваны шматлікімі архіўнымі матэрыяламі, дакументамі і неабходнымі статыстычнымі дадзенымі. Структураванне матэрыялу ў раздзеле «Эвалюцыя і структурныя змены ў жывёлагадоўчым комплексе» арганізавана, як і ў папярэднім раздзеле, у адпаведнасці з семантыкай прыказак і прымавак, што з самага пачатку выкладання навуковых звестак не можа не зацікавіць чытача.

У раздзеле «Выпас жывёлы. Паствугоўства» Г.І. Каспяровіч прыводзіць цікавыя рэгіональныя матэрыялы пра абраў першага выгану жывёлы на пашу, харктарызуе два асноўныя спосабы пасъбы (вольная і загонная) у сувязі са з'яўленнем і развіццём калектыўных форм гаспадараў, харктарызуе новыя тэхналогіі пасъбы, неад'емныя атрыбуты паствуха, асаблівасці нарыхтоўкі кармоў і іх захавання.

Трэцяя глава манографіі «Жывёлагадоўля ў сучасны перыяд (канец XX – пачатак XXI ст.)» уключае раздзелы, прысвечаныя сучаснаму стану развіцця жывёлагадоўлі ў аграрных прыемствах, падсобных сялянскіх і фермерскіх гаспадарках. Г.І. Каспяровіч, звяртаючы ўвагу на тыя фактары, дзякуючы якім працягвае развівацца эканамічны механизм гаспадарання, адзначае цікавыя факты арганічнай спалучанасці навацый і традыцый. Аўтар да месца прыводзіць праграмы ўдасканалення аграрных прыемстваў комплексу, якія прымаліся на працягу 2001–2016 гг., аналізуе сучасныя тэхналогіі павышэння генетычнага патэнцыялу дойнага статка, адзначае пэўныя змены, што адбываюцца ва ўтрыманні, кармленні, доглядзе за жывёлай, падкрэслівае факты значнай трансфармацыі традыцыйных абраў. Г.І. Каспяровіч слушна адзначае, што «у гаспадарчай дзейнасці сельскіх падворкаў найбольш поўна захоўваюцца традыцыі жывёлагадоўлі (стаўленне да жывёлы, яе кармленне, гадаванне, лячэнне, узнаўленне). Багаты вопыт, навыкі жывёлагадоўлі передаваліся з пакалення ў пакаленне, становічаў ўплывалі на фарміраванне такіх важных рыс беларускага народа, як працавітасць, памяркоўнасць, адказнасць, разважлівасць» (с. 379).

Заслухоўвае ўвагі і асобны раздзел кнігі, прысвечаны развіццю традыцыйных і новых форм жывёлагадоўлі ў фермерскіх гаспадарках, якія ў Беларусі дынамічна развіваюцца і з'яўляюцца важным фактам умацавання «еканамічных асноў жыцця беларускай вёскі» (с. 397).

Не могуць не зацікавіць чытачоў і раздзелы пра конегадоўчую гаспадарку Беларусі, а таксама святы мёду, якім належыць важнае месца ў сучасным культурным жыцці беларусаў. Шмат цікавай інфармацыі можна атрымаць, пазнаёміўшыся з дзейнасцю патомных пчаляроў, якія глыбока перакананы, што дogleдзе за пчоламі трэба паставіцца вучыцца, а яшчэ варты памятаць, што калі чалавек адносіцца да гэтага рамяства «з голым разлікам, меркантыльнымі намерамі, то ў яго рана ці позна і пчолы сыдуць, і людзям карысці не прынясе. Постех жа прыходзіць толькі да чалавека добрасумленнага, да таго, хто любіць пчол» (с. 423).

Навуковае выданне «Традыцыі жывёлагадоўлі Беларусі» адразніваецца тым, што праблемы, звязаныя з культурай жывёлагадоўлі беларусаў, раскрыты ў канцэпце гарманічнай павязі гісторычнага, этнаграфічнага, фальклорнага-міфалагічнага аспектаў. Несумненна, што абавязаная тэма, звязаная з развіццём жывёлагадоўчай гаспадаркі, уяўляе сабой перспектывны кірунак даследавання і ў далейшай навуковай дзейнасці этнолагаў.